



ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ
НАВУК БЕЛАРУСІ



РАСОНСКІ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ

П Р А Г Р А М А
Навукова-практычнай канферэнцыі

Расонскі край: гісторыя, культура, людзі
(да 100-годдзя з дня нараджэння П. М. Машэрава)



Расоны, 13–14 лютага 2018 г.

Сурганізатары:

Установа культуры «Музей баявой садружнасці»
Ваенна-навуковае таварыства пры дзяржаўнай культурна-
дасугавай установе «Цэнтральны дом афіцэраў узброеных сіл
Рэспублікі Беларусь»
Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М.Машэрава



***Запрашаем наведаць
«Музей баявой садружнасці» (г.п. Расоны, вул. Савецкая, 10а).
Тэл. +375 2159 42049***



***Запрашаем у археалагічную навукова-музейную экспазіцыю
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі
г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.
Тэл. +375 17 2841870***

АРГКАМІТЭТ

Быкаў Уладзімір Уладзіміравіч – старшыня Расонскага раённага выканаўчага камітэта (сустаршыня аргкамітэта);

Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (сустаршыня аргкамітэта);

Шумілаў Вячаслаў Рыгоравіч – старшыня Ваенна-навуковага таварыства пры дзяржаўнай культурна-дасугавай установе «Цэнтральны дом афіцэраў узброеных сіл Рэспублікі Беларусь»;

Падвіцельская Галіна Аляксееўна – намеснік старшыні Расонскага раённага выканаўчага камітэта па сацыяльных пытаннях і інфармацыі;

Лакіза Вадзім Леанідавіч – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Салаўянаў Андрэй Пятровіч – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт;

Валынка Нона Генадзьеўна – начальнік аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Расонскага раённага выканаўчага камітэта;

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра гісторыі даіндустрыяльнага грамадства Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар;

Лукашэнка Наталля Мікалаеўна – галоўны спецыяліст аддзела ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Расонскага раённага выканаўчага камітэта;

Максіменка Наталля Мікалаеўна – дырэктар Установы культуры «Музей баявой садружнасці»;

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі (адказны сакратар).

Парадак працы канферэнцыі

12 лютага

Прыезд і размяшчэнне іншагародніх удзельнікаў.

13 лютага

- | | |
|---------------|---|
| 09.00 – 10.00 | Рэгістрацыя ўдзельнікаў канферэнцыі. |
| 10.00 – 10.20 | Адкрыццё Алеі Славы героям Расоншчыны. |
| 10.30– 13.00 | Пленарнае пасяджэнне. Адкрыццё Тыдня памяці П. М. Машэрава. |
| 13.00 – 14.00 | Абед. |
| 14.00 – 17.00 | Праца канферэнцыі. |
| 17.00 – 18.00 | Экскурсійная праграма. |
| 18.30 – 20.30 | Сяброўская вячэра. |

14 лютага

- | | |
|---------------|---|
| 09.00 – 09.15 | Прэзентацыя кнігі В.П. Даўжонка «Уходзілі в поход партызаны». |
| 09.15 – 12.00 | Праца канферэнцыі. Падвядзенне вынікаў. |
| 12.00 – 12.30 | Абед. |
| 13.00 | Ад'езд удзельнікаў канферэнцыі. |

РЭГЛАМЕНТ ПРАЦЫ:

выступленні з дакладамі – да 15 хвілін.

ПРАЦОЎНЫЯ МОВЫ:

беларуская, руская.

13 лютага 2018 г.

ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(г.п. Расоны, вул. Леніна, 10, выставачная зала)

Прывітальнае слова **Быкава Уладзіміра Уладзіміравіча**
Старшыні Расонскага раённага выканаўчага камітэта.

Прывітальнае слова **Цярэнцьева Уладзіміра Уладзіміравіча**
Старшыні Віцебскага абласнога Савету дэпутатаў.

Прывітальнае слова **Даніловіча Вячаслава Віктаравіча**
Дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі,
кандыдата гістарычных навук, дацэнта.

Прывітальнае слова **Шумілава Вячаслава Рыгоравіча**
Старшыні Ваенна-навуковага таварыства, генерала-маёра (у запасе)
кандыдата ваенных навук, дацэнта.

Прывітальнае слова **Кандыбовіча Сяргея Львовіча**
Старшыні Федэральнай нацыянальна-культурнай аўтаноміі
Беларусаў Расіі

Мультымедычная прэзентацыя «Расонскі край у лёсе П.М. Машэрава».

Прэзентацыя выставы, прысвечанай П.М. Машэраву.

Даклад **Літвіна Аляксея Міхайлавіча** – загадчыка аддзела ваеннай гісторыі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, прафесара, доктара гістарычных навук.

«У выпрабаваннях ваеннага часу: баявы шлях П.М. Машэрава».

Успаміны аб П.М. Машэраве і яго часе.

Л. Я. Дзяружына, В. Д. Русаковіч, Л. А. Печкурова, К.М. Палявечка, А. Н. Прудойская, А. С. Трашчанка, Л. М. Цыганкоў, А. К. Бітус, У. П. Белавусаў.

Выступленні з дакладамі

Вайцяховіч Андрэй Вячаслававіч – загадчык аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук. †

Тэма даклада: *«Да гісторыі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Расонскага раёна».*

Шадыра Вадзім Іосіфавіч – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук. †

Тэма даклада: *«Параўнаўчая характарыстыка этнакультурных працэсаў на Поўначы Беларусі ў эпоху жалеза і ранняга Сярэднявечча (I–VIII стст. н.э.)».*

Ляўко Вольга Мікалаеўна – загадчык Цэнтра археалогіі і старажытнай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар.

Тэма даклада: *«Заходнія тэрыторыі Полацкага княства (зямлі) у IX–XIII стст.»*

Клімаў Марат Васільевіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела захавання і выкарыстання археалагічнай спадчыны Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук. †

Тэма даклада: *«Фартэцыі перыяду Інфлянцкай вайны на тэрыторыі Расоншчыны па выніках новых археалагічных даследаванняў (2016–2017 гг.)».*

Сумко Алена Вячаславаўна – дацэнт кафедры гісторыі і турызму УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук. †

Тэма даклада: *«Дзейнасць міліцыі на Расоншчыне ў першай палове 1920-х гг.»*

Крыварот Анатоль Аляксеявіч – вядучы навуковы супрацоўнік аддзела ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, дацэнт, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Сумесныя дзеянні партызанскіх фарміраванняў Беларускай ССР, Калінінскай вобласці РСФСР і Латвійскай ССР на стварэнні Расонска-Асвейскай партызанскай зоны».*

Салаўёў Сяргей Аляксандравіч – галоўны захавальнік фондаў УК «Музей баявой садружнасці», г.п. Расоны.

Тэма даклада: *«Взаимодействие партизанской бригады им. И. В. Сталина с частями Красной Армии. Сентябрь–ноябрь 1943 года».*

Мікалаева Ірына Уладзіміраўна – загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава», дацэнт, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Женщины в партизанском движении на территории Россоницны (1941–1944 гг.)».*

Корсак Алеся Іосіфаўна – загадчык кафедры гісторыі і турызму УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», дацэнт, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«К вопросу увековечения памяти погибших летом 1944 г. солдат Красной Армии на территории Россонского района».*

Дулаў Анатоль Мікалаевіч – загадчык кафедры гісторыі Беларусі УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П. М. Машэрава», дацэнт, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Партрэт дзяржаўнага дзеяча і чалавека: П.М. Машэраў ва ўспамінах сучаснікаў».*

Пракошын Валерый Іванавіч – прафесар кафедры фізікі цвёрдага цела УА «Беларускі дзяржаўнага ўніверсітэт», доктар фізіка-матэматычных навук, член Ваенна-навуковага таварыства, г. Мінск.

Тэма даклада: *«Организация управления наукой в БССР под руководством П.М. Машерова».*

Бабіч Наталля Аркадзьеўна – настаўнік гісторыі Расонскай сярэдняй школы.

Тэма даклада: *«Россонский край в судьбе П. М. Машерова».*

14 лютага 2018 г.

Працяг працы канферэнцыі. 09.00 – 12.00.

09.00 – 09.15 – Прэзентацыя кнігі В.П. Даўжонка *«Уходили в поход партизаны»* (член Ваенна-навуковага таварыства І.І.Архіпаў).

09.15 – 11.30 – Выступленні з дакладамі.

Архіпаў Іван Ізосімавіч – памочнік старшыні Ваенна-навуковага таварыства, член Беларускага саюза журналістаў.

Тэма даклада: *«Народная памяць жыва».*

Хлеб'янкiна Наталля Леанiдаўна – настаўніца гісторыі ДУА «Клясціцкая дзіцячы сад-сярэдня школа імя У. А. Хамчаноўскага Расонскага раёна».

Тэма даклада: *«Вогненные вёскі».*

Саўчык Маргарыта Мікалаеўна – старшыня грамадскага аб'яднання «Беларускі фонд міра» Першамайскага раёна г. Мінска.

Тэма даклада: *«Создание и деятельность музея имени П.М. Машерова при школе №137 г. Минска».*

Ястрэмскі Павел Генадзьевіч – настаўнік гісторыі школы №16 г. Полацка, магістрант УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт».

Тэма даклада: *«Краеведение и военно-патриотическое воспитание в учебном процессе на примере событий зимних боёв в 1943–1944 гг. на территории Россонского района».*

Пучеева Вольга Уладзіміраўна – метадыст па працы з моладдзю УА «Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрова».

Тэма даклада: *«Использование туристического потенциала в системе работы музея образовательного учреждения (на примере работы Народного мемориального музея П.М. Машерова ВГУ имени П.М. Машерова)».*

Бучнева Наталля Баляславаўна – навуковы супрацоўнік ДНУ «Навукова-даследчы эканамічны інстытут Міністэрства эканомікі Рэспублікі Беларусь», г. Віцебск.

Тэма даклада: *«Особенности и влияние внутритерриториальных демографических процессов на социально-экономическое развитие Россонского района».*

СТЭНДАВЫЯ ДАКЛАДЫ

Лобач Уладзімір Аляксандравіч – дацэнт кафедры гісторыі і турызму УА «Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт», кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Сакральная геаграфія Расоншчыны: сімволіка і рытуальныя функцыі».*

Ерашэвіч Аляксандр Уладзіміравіч – дацэнт кафедры паліталогіі УА «Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт кандыдат гістарычных навук», кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Мемарыялізацыя клясціцкіх баёў 1812 г. у XIX ст.»*

Глушкоў Сяргей Мікалаевіч – краязнаўца, г. Полацк.

Тэма даклада: *«1812 г. на Расоншчыне».*

Півавар Мікалай Васільевіч – выкладчык УА «Віцебскае кадэцкае вучылішча», дацэнт, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Сядзібы Расоншчыны».*

Філімонаў Генадзь Дзмітрыявіч – настаўнік УА «Сакалішчанская базавая школа – дзіцячы сад імя Я. П. Кульнёва».

Тэма даклада: *«Паданні і назвы Сакалішчанскага края».*

Юффэ Эмануіл Рыгоравіч – прафесар УА «Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя М. Танка», доктар гістарычных навук.

Тэма даклада: *«К вопросу об истории Россонской партизанской бригады им. И.В. Сталина».*

Новікаў Сяргей Яўгеньевіч – загадчык кафедры гісторыі, сусветнай культуры і турызму УА «Мінскі дзяржаўны лінгвістычны ўніверсітэта», дацэнт, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Расоншчына партызанская ў адлюстраванні дакументаў БШПР (верасень – снежань 1942 г.)».*

Стралец Міхаіл Васільевіч – прафесар кафедры гуманітарных навук УА «Брэсцкі дзяржаўны тэхнічны ўніверсітэт», доктар гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Пётр Машеров: портрет на фоне брежневской эпохи».*

Несцяровіч Мікалай Барысавіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«П.М. Машеров – выдающийся государственный деятель Беларуси».*

Коласава Вольга Аляксандраўна – старшы навуковы супрацоўнік ДУ «Вілейскі краязнаўчы музей».

Тэма даклада: *«Палёт душы высокай. Да 100-годдзя з дня нараджэння П.М. Машэрава».*

Мазец Валянцін Генраховіч – старшы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

Тэма даклада: *«Ушанаванне герояў беларускага народа ў гады Вялікай Айчыннай вайны – дзяржаўны клопат П. М. Машэрава».*

Вавранюк Ірына Ільінічна – супрацоўніца ООО «Інвест – Софiр».

Тэма даклада: *«Вклад П.М. Машерова в развитие Брестчины (1955–1959 гг.)».*

10.00 – 11.30 – правядзенне урокаў мужнасці ў школах г.п. Расоны членамі Ваенна-навуковага таварыства.